

БРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕВЪ ЗЛУЧАНІСЦІ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 191 (1158) ДУТОРАН, 19-га жніўня 1930 г.

БАРАЦЬБА ЗА ХЛЕБ-БАРАЦЬБА ЗА СОЦЫЯЛІЗМ

Хлебазагатоўкі г. г. працоўнікі у абставінках зусім чысі ў мінульня гады. Да гэтага году пераўная частка таварнай збожжавай продукцыі цы атасіўна падаўся альянсам, у тым ліку і кулацкім гаспадаркам, у хлебазагатоўках г. г. колгасы разам з савскімі дадоў ужо асноўную частку таварнай збожжавай продукцыі.

У выніку вялізарнішага пералому ў разьвіцці сельскай, у выніку аб юдзельніцтве ў колгасах калі 6 мільёнаў сельскіх гаспадарак, у выніку наладжэння буйных савгасаў мы атрымоўваём сёліца ад савгасаў, колгасаў прыкладна 60 проц. усяго загатоўлялага плюнку хлеба.

Данак, гэты поспехі некаторым з мясцових рабочых, у скружені "галау", і яны сталі глядзець на хлебазагатоўкі г. г., як на кампанію, якая можа праўсіці ў насілішчах "самацёком", без актыўнага і кіруючага ўздзеяя ў ей з боку партыйных і комсамольскіх організацій.

Іменна з-за гэтых надзеяў на "самацёк", з-за таго, што мясцовыя організацыі не дабіяліся, уважлівай падтрымкі і мобілізаціі ўсіх сіл для паспяховага правядзення хлебазагатоўчай кампаніі, — як гэта гаварылася ў расшырні ЦК УсеКП(б) ад 2-га ліпеня, мы маем усім неиздавальняючыя вынікі ў выкананні лінііага плянізациі.

Тот факт, што ў ліпені плюнки загатоўкі (бяз гарніра) складаны толькі на 36,8 процентаў, а ўсей хлебазагатоўкі на "самацёк", а ў неабходнасці вароўкі сіл на хлебазагатоўчы фронце

узвішчаны мільёніх членіў плюнны быць мобілізаціі зараз да разьвіцця шырокай масавай рабочыя вакол задач хлебазагатоўчай кампаніі. Для нас мае

з-за таго, што самі комсамольцы буду ў зьяўлінцах хлебазагатоўцаў. Для нас мала зараз, калі

хлебазагатоўчыя або з пабудовай зерніхавальні, з падъїздаў, з транспартнымі перевозкамі. Траба

узвішчыць, каб кожная комсамольская ячейка ў цэлым сапраўднымі організатарамі паспяховага правядзення хлебазагатоўкі ўсім сілам сяле, па ўсім сваім

хлебе.

Кожная комсамольская колгасная ячейка павінна даклацца, каб колгас як можна хутчай атрымаў асноўную ўстаноўленую для яго даклацьную норму хлебазагатоўкі. (да 1/3 у збожжавых вытворчых раёнах і да 1/8 — у инвентарных). Траба дабівіцца, каб у колгасе быў

наладжаны вчот вакол збораў збожжа. У цэлым шэрагу рашэнняў паміж касбай хлябі і аўтадатам нараджайнае расчыгваюцца. Скошаны хлеб дойдзе за альбо

неабмалочаным, шмат траціць у сваіх першапачатковай якасці.

Комсамольская ячейка павінна кінучы лёзунг: —

Даёш ударныя брыгады вакол малатаріяў". Умовы да

збораў збожжа на ссынныя пунты і злесці

проста з-пад малатаріі. Траба забівіцца, каб

хлебазагатоўчыя не падаў у руку прыватнік гандляроў — спэ

купчыгату.

У выкананні хлебазагатоўчага плюнку сярод бяднікаў сарадніцкіх гаспадарак комсамольскія ячейкі па-

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ

УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1р.80
1 год	3р.30

АДРАС РЭДАКЦІІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38

Телефоны: рэдактара — 7-25,

секретаря — 12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комсамольская 25, тэлеф. № 903.

ГOD VYDANIA X.

Кошт асобынага № — 2 кап.

Сусветны комсамол на барыкадах

Нямецкі комсамол рых-
туеца

Маладыя рабочыя пад
судом.

Нядыўна ў Аўстрыі, у горадзе Трай-
занталі адбыўся ўзбуйнікі ўзбіт
рабочай моладзі, у час якога поліцыя,
як вядома, напала на бязтробных ма-
ладых рабочых — узелнікаў ўзбечу.
Некалькі дзесяткаў маладых рабочых
поліцыя арыштавала. Гэтым днімі
адбудзеца суд. Комуністычнае пар-
тый і комсамол Аўстрыі склікаюць у
Трайзанталі мітынг протесту супро-
цы ўзбечу маладых рабочых.

Вучні бастуюць

Вучні фабрык электрычных прыбо-
раў ВАТТ (Венгрыя) аб'явілі заба-
стоўку ў знак протесту супроці не-
аплаты прадпрыемцам звыштарміово-
вой работы. Вучні патрабавалі ад
прадпрыемца аплаты звыштарміова-
вой работы, падышвайшы ўмоў працы і
прызнанні дырэкцый рэволюцыйна-
га ўпніважанага ад моладзі. Заба-
стоўка на фабрыцы ВАТТ — першая
забастоўка вучняў у Венгрыі.

Дзеци поліцэйскія ў демонратычнай Амерыцы



Мябывали крызіс народнай гаспадаркі ПАЗШ, які прайдзе
тэнденцыю да яшчэ большага пашырэння, выклікаў моцнае бра-
жынне сирод працоўных.

Буржуазія, не жадаючы быць захопленай у роспалах, рыхтует
сабе разрывы, абчуячы дзіцей поліцэйскому штукарству.

На здымку: — Агляд дзяцей, будучых поліцэйскіх.

Мобілізуем сілы

(Ліст з Эссена)

Рурскі "жалезаробы і каменаву-
гальны басейн" зьяўліша галоўным
цэнтрам усея нямецкое прымасло-
васці. Пролетарыят гэтага басейну
зьяўліша гэтым кадрам рэволю-
цыйных, клясава-свядомых пролета-
ріяў. На працу гэтым кадрамі пакуль
службе, у час спорту і г. д. яны вы-
хуваюцца ў духу паслушніства цар-
кве і ў духу капиталістычнай ідзел-
гії.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-пад
уплыву цэркви і звязаны з ёю
организацій.

У Нямеччыне з забядрасцю Гля-
дзіцца на тое, што ў Францыі па про-
екту соцым-фашистага Полі Бонку-
ра праведзені закон, па якому ўсё

населенінгва, у тым ліку жывчыны і
нашчадкаў, пачынаючы ад 14 год, мож-
уть быць мобілізаціі на выпадак
войны. Тут такога закону пакуль пра-
весці не ўдаецца, але затое буржуазія
імкнецца падрхтаваць моладзь, каб
уцігніць не ў шэрагі фашисткіх
организацій, якія аб'ядналі б усе мола-
дзі для барацьбы ў Інтарэсах брэ-
жузізму супроці рэволюцыйнага руху.

Конфлікт у металюгічнай прымасло-
васці Рурскага басейну лепш усяго
паказвае, што ў тых прадпрыемствах,
пад кіраваннім компарты і рэво-
люцыйнай профсаюзной опозіцыі.

З тae прычыны, што ў жалезаробы і каменаву-
гальны басейн зьяўліша галоўным
цэнтрам усея нямецкое прымасло-
васці. Пролетарыят гэтага басейну
зьяўліша гэтым кадрам рэволю-
цыйных, клясава-свядомых пролета-
ріяў. На працу гэтым кадрамі пакуль
службе, у час спорту і г. д. яны вы-
хуваюцца ў духу паслушніства цар-
кве і ў духу капиталістычнай ідзел-
гії.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэркви і звязаны з ёю
организацій.

Комсамол паставіў мэтай віштоб-
там і было вырвана моладзь з-под
уплыwu цэрк

КРУГАВАРОТ—ЛЕПШАЯ ФОРМА МАСАВАГА ВЫВУЧЭНЬЯ РАШЭНЬЯУ ПАРТЪЕЗДАУ

Вывучачоны рашэньні 16 зъезду УсекП(б), накіраваць ініцыятыву і энергію ўсяго комсамолу і працоўнай моладзі на іх практикі ажыццяўленне

Рашэньні партъеездад зробім здабыткам самых шырокіх мас працоўных

Фрунэўка ў політкругавароце

XVI зъезд УсекП(б) мае надзвычайна вялікае гісторычнае значэнне ў сувязі з ачаніем новыціяў соціалістычнага будаўніцтва.

Зъезд падсумаваў тыя вялікія дасягненія, якія мае рабочая класа і працоўнае сялянства за 13 год соціалістычнага будаўніцтва.

Рашэньні зъезду павінны быць прасунуты ў самыя язікі працоўных мас.

Вывучальне гэтых рашэньняў не павінна быць укладзена ў рамкі сухой пропаведі, трэба накіраваць усю силу, усю энэргію, усю комсамольскую ініцыятыву і сімвалку на організацыю масавага вывучэння гэтых рашэньняў. Формы павінны быць максімальна разнастакомлімы і жывымі.

Вывучачоны рашэньні зъезду, трэба накіраваць ягона па тых, хто імкненца правільна трактаваць дзенінскую пастаноўку пытання, трэба самым рапучым чынам змагацца з тым, хто брывае вывучальні гэтых рашэньняў. Ні на хвіліну нельга забываць аб тым, што тэрорызмае вывучальні гэтых рашэньняў зъезду павінна быць цесна звязана з практичным іх выкананнем.

На вытворчасці,—у выкананні, перавыкананні прамфілін, організацыі новых сецель/ударных брыгад, выкананні пунктаў па соц. спаборніцтву і г. д. і г. д.

На вёслы—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Доўгай халёной расыццянулася Фрунэўская організацыя комсамолу па Савецкай вуліцы. Будаўнікі, мэталісты, студэнты і іншыя—усе се́нія сабраліся на політ-кругаварот.

У радох—песні, сімех, жарты, ажылунены спрэчкі і гутаркі. Весь адзін юнгштурмавацца з гальштукам, прыгладжаны і прылізаны, пытавацца ў свайго суседа:

— Што гэта за звер?

— Што?

— Ды гэты „вадаварот“?

— Даівак,—не вадаварот, а по-літ-кругаварот! Чытаеш „Чырвоную Зьмену“? Там-жа аб гэтым пісалася, —адказвае і пытавацца сусед.

Прылізаны неік недалужза ўсміхаецца і залупле, што ён газету чытае, але вось той нумар, на „вялікі жаль“, не прачытаў...

Халёна рухаецца наперад, па спорту, пляноўка „Профітэрн“. На

месца, дзе мае адбыцца політ-кругаварот.

... Нічытнім камам ачаніі трывалісткі, дзе размісьціцца галоўны штаб.

Апорт Фрунэўскага РК комсамолу—тав. Екацельчык адчыніе маленькія лягучы мітынг.

— Мы сабраліся не для гульні, а для таго, каб падвесці вынікі нашай політ-вучобы за апошні час,—

вынікі вывучэння пастаноў і рашэньняў 16 зъезду УсекП(б). Мы жывём у час рашучага наступу на капиталістычныя элементы гораду і вёскі, у час бурнага соціалістычнага будаўніцтва ў нашай краіне.

Правыя ўхілісты і „левыя“ загібшчыкі ад генеральнай лініі партыі сваім дзеяннямі імкліца пераходзіць пасыпаховаму соцбудаўніцтву. Вывучачоны пастаноў 16 зъезду, будзем перадавамі барацьбамі за генеральну лінію партыі!

Пасыль гэтага тав. Шпектара—секретар Фрунэўскага райкому партыі—зрабіў кароткі даклад аб рашэньнях 16 зъезду УсекП(б).

Цікава адзначыць, што комсамолія, якія ніколі ўважівають, праслухаюць гэны даклад. Па выразу твару, напружаным блісканыні зачэй можна было здагадацца, што кожны хадеў як-мага больш папоўніць свой політычны багаж.

Комсамольцы павінны быць застрэльчыкамі ў прасоўванні рашэньняў 16 зъезду ў масы!—закончыў свой даклад тав. Шпектара.

На вёслы—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Доўгай халёной расыццянулася Фрунэўская організацыя комсамолу па Савецкай вуліцы. Будаўнікі, мэталісты, студэнты і іншыя—усе се́нія сабраліся на політ-кругаварот.

У чатыры гады—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Доўгай халёной расыццянулася Фрунэўская організацыя комсамолу па Савецкай вуліцы. Будаўнікі, мэталісты, студэнты і іншыя—усе се́нія сабраліся на політ-кругаварот.

У чатыры гады—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Доўгай халёной расыццянулася Фрунэўская організацыя комсамолу па Савецкай вуліцы. Будаўнікі, мэталісты, студэнты і іншыя—усе се́нія сабраліся на політ-кругаварот.

У чатыры гады—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Доўгай халёной расыццянулася Фрунэўская організацыя комсамолу па Савецкай вуліцы. Будаўнікі, мэталісты, студэнты і іншыя—усе се́нія сабраліся на політ-кругаварот.

У чатыры гады—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Доўгай халёной расыццянулася Фрунэўская організацыя комсамолу па Савецкай вуліцы. Будаўнікі, мэталісты, студэнты і іншыя—усе се́нія сабраліся на політ-кругаварот.

У чатыры гады—змагацца за лепшую організацыю работы савгасу і колгасу, накіраваць усе сілы вясковага комсамолу і працоўнай моладзі на ажыццяўленне політычнай кулікідаты як якіс, на базе судзельнай колектывізацыі, на вырашэнне жыўлагадоўчай праблемы.

Адным з найлепшых спосабаў больш масава, больш жывиа працоўніці вывучальні гэтых рашэньняў зъезду падрыхтаваць політ-масавы кругаварот.

Кругаварот, організаваны Фрунэўскай комсамольскай організацыяй Менску, якія рабоча выявіў наколькі комсамольскія ячейкі працоўнай моладзі 16-га зъезду, наколькі кожны комсамолец пасабобку ўразумеў політычныя задачы, вызначаныя 16-м зъездам. Як кожны комсамолец практична ўзельнічае ў вырашэнні гаспадарч-політычных задач на прадпрыемстве, у правядавельні падпіскі на пазыку „Пяцігодка”—у чатыры гады“. Мы се́нія падаем гэты першы воніт, ён павінен стаць здабыткам і шпарка ўжыванца, ва ўсіх беларускай комсамольскай організацыі.

Масы гавораць.

А масы гавораць—вось добрае мерапрыемства. Тут не адчуваецца той „конкурэнтчыні“, змаганьня за першынство, якое мы зауважалі ў політбярох. Тут кожны—удзельнік вынілен твар кожнага комсамольца пасабобку. Кругаварот у асноўным спраўлюецца з сваімі задачамі.

</

Душаць у сваіх абдымках

Доўгавікі ганебных фантаў ганенія і днаваньня юнкораў яшчэ не парвалі. Бюрократы тыпу Хімакова, Хількевіча і ім подобных занеслыі сваю брудную ладу над нашымі юнкорамі

Да суровай адказнасці за дзіскачоў самакрытыкі

Сельма-ж, 7-га жніўня, мы цябе к чорту высыпем з колгасу! Ни будзеши ты тады пісаць у газету, крэтыкі тут свае разводзіць. Памени траба пісаць у газету, дык лепш для цябе! — сказаў старшыня Маслакаўскага колгасу «Комітэти юнкору Глыбчанікову. Так сказаў канцыдат партыі — Гараўцу з тым, каб запалохаць, узімь у свае руки юнкора, які змагаўся і выкryваў усе недахолы, усе скажэнні у працы за-гадчыка.

Шырокая разгорнутая самакрытыка зляўлецца, на ўсе супраціўленыя якісавых ворагаў і ўсіх школьнікаў нашага будаўніцтва, адною з творчых сіл пролетарства, мношай збройнай супроціўлівасці ўсіх скажэнніяў прарывалася ў працы.

Тым і мношай бальшавікі, што яны здольныя прызнаваць і выпраўляць свае памылкі і недахолы. Гэта гэта не разумеў Гараўцу, які замест выпраўлення сніх памылак выбрае шлях барабашы з юнкорам, падохася яго, не выдае хлеба і даводзіць да таго, што юнкор піша:

А пагэтаму прашу рэдакцыю «Чырвонай Зъмены» разабраць гэту справу ў лукім часе, бо я ня ведаю, што мношай рабіць. Насядлоць на мяне з усіх бакоў за тое, што я пішу пра іх працэлкі...

І на толькі адзін Гараўцу пашоў на гэтым шляху. Шырокая хвала самакрытыкі разгарнулася ў надзвычайна шырокіх памеры і ротчы людзі недалюбіваючы самакрытыкі падозрому видуць з ёй брацьбу. Так, загалох Жыткавіцкай профшкоўцы рыйбаводзяць — Карпленіцаў, два тыдні хадзіў да радколегіі пасынгаваць з запятратаваннем, каб яму выдалі... Імя аўтара — імя напісаў пра яго заметку. Вось як «любыць» самакрытыку т. Карпленіен! Ей забыўся, што самакрытыка ня ёсьць справа адзінак, што гэта ёсьць масавая пролетарская хвала, якую яму і яму падобным спынішь ня ўдаста!

Цэлых паўтара месцы хадзіў бяз працы наш стары юнкор В.т. Сілвер, які за час сваёй працы ў Гомельскім ФЗВ чыгуначнікаў імі Дзяржынскага, і па сканчэнню ФЗВ, на заводе імі Лянцукінага разана выступаў супроціў ўсім скажэнніям, ўсім недахолам, браў на сваё вострае пяроты, што сваёй працай перашкаджася нашаму будаўніцтву.

Задржалася так, што Сідарук быў адкіданы рэдакцыяй «Чырвонай Зъмены» на часовую працу ў выездную рэдакцыю ў Віцебск. Атрымаўшы тэлеграму рэдакцыі, Сідарук з'явіўся да майстра цеху Антонава (дырэктора заводу тады ня было), які даў дазвон на ад'езд, бо тэрміновай працы ў цеху ня было.

Паўтары месяцы праబыт Сідарук у Віцебску, працуячы на заводах з выездной рэдакцыяй. Выяздна

рэдакцыя сіончыла сваю працу. Вірнуўся Сідарук на завод, — зноў пішоў да працу, але... яго не дапускаюць. Дыректар заводу Хімакоў, які ўвесці час знаходзіўся пад абрэзом газетных шырокіх Сідарука, скрыстаў гэты момант і звольніў Сідаруку з працы. Началася ігнаніца. Усходы звоніць, усе гаварыць — пішоў да пакланінам і гаценьнімых людзей, якія не звязаюць на асобы па-бальшавіцкую крытыку і бяруць на юнкораўскую працу ўсё і ўсіх, хто шкодзіць соцыялістичнаму будаўніцтву.

Любішкі тыпу Хімакова, Хількевіча і ім падобных не разумеюць дыректывы партыі аб самакрытыцы. Яны ня здольныя уразумець тэй простай ісціні, што самакрытыка метад бальшавіцкай работы што самакрыты-


нем самакрытыкі ў некаторых мясцох становіща небясьпечным. Паасобны гора-кіраўнікі, галаваціцы, бюрократы прабаюць хвалю самакрытыкі, што разтортваша шырокім працоўнымі масамі, укладыць ў бюрократычныя рамкі, рэгламантаваць пасыльдоўна даходзячы да пакланінам і гаценьнімых людзей, якія не звязаюць на асобы па-бальшавіцкую крытыку і бяруць на юнкораўскую працу ўсё і ўсіх, хто шкодзіць соцыялістичнаму будаўніцтву.

Любішкі тыпу Хімакова, Хількевіча і ім падобных не разумеюць дыректывы партыі аб самакрытыцы. Яны ня здольныя уразумець тэй простай ісціні, што самакрытыка метад бальшавіцкай работы што самакрыты-

3 газеты „Цягнік соцыялізму“ Гомельскага заваду імя Ланцуцка

Бюрократычны адносіны

На глядзячы на шматлікія напамінкі з боку газеты „Цягнік соцыялізму“, адміністрацыя заваду не адказвае на зъмешчаныя ў гэтым заметкі. Калі будзе пакладзен канец гэтым бюрократычным адносінам?



— зачарованым колем

куме—Базыль Хількевіч не пажалаў, ка неабходная ўмова для пасыпкава-
каб быў вывешана на сцяне газета, у га-
лакія меліся зъмісціць матар'ял, вы-
крываўшы яго злейнасць. На глядзя-
чы на масавыя протесты курсантам га-
зеты ня была выпушчана.

Прыведзены факты съведчыць аб
тому, што становішча з разортван-

**Комсамольцы Замошша і
Каменскай ячэйкі, як у
вас з пазыкай?**

Ганцоўская ячэйка ЛКСМБ па-
становіла ўсім комсамольцам колга-
снікам падпісацца на аблігациі
пазыкі „Папігодка—у чатыры га-
ды“ на двухтыднёвыя заработках, пра-
весыці два пядзельнікі па ўборы
уряджаю ў колгасах і за зароб-
деныя сродкі набыць колектыў-
ную облігацию на ячэйку.

Апрача гэтага ячэйка прыняла
актыўны ўдзел у раопаўсюдзяніні
пазыкі сярод сялянства. Ячэйка вы-
клікала на сацспаборніцтва па па-
зыкы комсамольскую ячэйку сава-
су Замошша і Каменскую ячэйку
комсамолу.

Шабан.



У Менску будуеца буйная абудніовая фабрыка

ЧЭЛЯБРЭС ГАТОУ!

Іжніўні адбыўся пробны пуск ЧэлябРЭС

Іскравай ілюстрацыйны дыспрапорцыі памік забясьпеччылем электра-энергіі і развіццем прамысловасці зьяўляеща індустрыяльны Урал. На шляху іквідніцца гэта гадаваніе, адставаніе, гэты неадпаведнасці памік бурным ростам прамысловасці і забясьпеччылем як электраэнергіяй гіганцкую ролю грас ЧэлябРЭС — цэнтр алектраэнергіі Урала.

Сёня ў строй энергаузбоненія Уралу ўступае грант соцыялістичнай Ураду, — гіганцкім крокамі ў будаўніцтва Урала-Сібірскага бінату. Больш таго, — правядзеніем другой ЧэлябРЭС да мільёна кіламетраў час, шчыльны падвадзіць да стварэнія из Урале колесам энергетычнага цэнтра, і чудоўнай якісці яго пачненца будаўніцтвам ў жыцці ў гісторы. Ен поўнымі якісці зъмісціць электраэнергіяй Урал і вырашыць важнейшую задачу харчавання Урала-Сібірскага комбінату.

У іншыя ўмовах, славамі ініцыятыва і соцізміяўства пушчані ЧэлябРЭС. Тэрміны выканані і нікія ступленіні ўзімі пляну німа. Правілі пуск, які адбудзе сёня ў дзіні, — гэта съвята ўсіх Уралаў, і складам зъмісціць шырокае бальшавіцкімі тэмпамі ўдары на мэханізм электраволат, збудаваныя бальшавіцкага будаўніцтва.

Прывітанье вам, таварышы даўнікі!

Ні кроку назад ад бальшавіцкага тэмпа!

Не адступаць ад баявых поўніх бальшавіцкай барацьбы за зъмісціць, а генератар пойдзе на сушку.

Так ЧэлябРЭС падрхтуе сябе да сапраўднага пуску.

Так элекрычны гігант Уралу ўступае ўслугі ўральскай прамысловасці.

ЧэлябРЭС у значайнай меры вырашает задачу энергаузбоненія ўральскай прамысловасці. Значнае ўзрастанне электраэнергіі зъяўляецца важнейшим фактаам у справе ўзыніцца вытворчасці працы, у справе забясьпеччылі электраэнергіяй нашых заводоў,

Адказны рэдактар
Рэдкол

Рэакцыя газеты «Чырвоная Зъмена» выкладае на 20-VIII тав. Ратнік ў рэдакцыю ад 2-х да 4-х гадз.

20

АГУЛЬНА-ГАРАДЗКІ СХОД РАБКОРАУ
у сераду, 21 жніўня, а 7 гадз. ўвеч.

У памяшканні газ. „Звязда“ (Савецкая, 63)

АДБУДЗЕЦЦА

АГУЛЬНА-ГАРАДЗКІ СХОД РАБКОРАУ

ПАРАДАК ДНЯ.

1. Даклад аб кангрэсных лічбах на 1930-31 г. і аб задачах рабкорау — дакл. тав. Валябейнікау.

2. Аб удзеле рабкорау у пытанні рабочага забясьпеччылі.

3. Аб міжнароднай сувязі.

На сход павінны зъяўліцца ўсе члены рэдкалегіі шматыраожа-
насцінных газет, рабкоры, вайскоры і юнкоры ўсіх цэнтральных
газет.

Сэнтар масавай работы

Газ. „Звязда“, „Рабочы“, „Акцібр“, „Савец-
кая Беларусь“ і „Чырвоная Зъмена“.

ЛЕНІНГРАДЗКІ ФАКУЛЬТЕТ ПА ПАДРЫХТОУЦЫ ІНЖЫНЭРАУ-ГУКАВІКОУ пры оптыка-мэханічным інстытуце абвяшчае

асеніні прыём новых студэнтаў на 1929-30 навучальны год

1. Факультэт падрыхтоўцы інжынэр-гінёры-гукавікоў мае за мэца рыхтаваць інжынэр-гінёры на эксплуатацыі гукаўых установак рознага тыпу.

2. Асеніні прыём устаноўлен у ноў-
насці 300 чал.

УВАГА: З БССР па камандыроў-
кам Белгосці будуць прынайты 7 чал.

3. Тэрмін навучання 3 гады.

4. Прымаюцца на 1-шы курс мужчины і жанчыны, якія ня менш 17-ці і ня больш 30 год, і якія маюць адукацию

УМОВЫ ПРЫЁМУ:

Пры заявах павінны быць даадзены наступныя дакументы: а) спраўка з параджэніні, б) дакумент-арыгінал аб адукации, в) пасыпчальне аб становішчы здароўя, г) да-
кументы, якія съведчыць аб соцыальными становішчы і стаж работы самога наступаючага і яго бацькоў і д) два фотодзімкі, пацверджаныя дзярж. установамі.

БЕЛДЗЯРЖКІНО

Гадоўлітбел № 599